

На пачатковым этапе становлення літаратуры празаічныя творы нярэдка пішуцца паэтамі, а гэта якраз і абумоўлівае нараджэнне адметнага жанру, своеасаблівых вершаў у прозе – лірычных мініяцюраў, або імпрэсій (фр. *impression* – уражанне). Адначасова з вершамі і апавяданнямі ствараў іх і Змітрок Бядуля. Для імпрэсіі ўласціва каштоўнасць «першага ўражання», апора на першасны пачуццёвы вобраз, які ўзнікае пры непасрэдным успрыманні прадмета або з'явы, імкненне замацаваць гэта ўражанне. Характарызуючы творчасць пісьменніка, І. Навуменка адзначаў, што Змітрок Бядуля ў беларускай літаратуры – найболыш выразны імпрэсіяніст, які імкненца «схапіць» пачуццёвы вобраз і вызначыць яго яскравай, вобразнай дэталлю.

Падрыхтаваны пісьменнікам зборнік «Абразкі» ў 1913 г. убачыў свет у пецярбургскім выдавецтве «Загляне сонца і ў наша ваконца». Менавіта назва зборніка паспрыяла з'яўленню такога тэарэтыка-літаратурнага тэрміна, як «абразок». Абразок – жанр лірычнай мініяцюры ў прозе, які мае наступныя характэрныя асаблівасці: слаба разгорнуты сюжэт ці ўвогуле яго адсутнасць; шырокі дыяпазон пачуццяў, назіранняў, зварот да ўнутранага свету чалавека; філософска-элегічны настрой; асацыятыўнасць разважанняў [1, с. 5].

Зборнік «Абразкі» напісаны ў стылі імпрэсіянізму. Імпрэсіянізм – кірунак у мастацкай культуре апошній трэці XIX – пачатку XX ст., сутнасць якога ў фіксацыі выпадковых, прасторава-часовых момантаў рэчаіннасці, мімалётных уражанняў, паўтонаў. Імпрэсіянізм часноўваўся найперш не на выразным выяўленні аб'ектапаказу, а на перадачы асабістага ўражання мастака ад яго успрымання [3, с. 129].

Як мастак-імпрэсіяніст З. Бядуля адлюстроўвае навакольную рэчаіннасць такой, якой бачыць яе ў дадзены момант. Пры гэтым ён абапіраецца на першасны пачуццёвы вобраз і як бы «замалёўвае» сваё пачатковае ўяўленне, перадае ўражанні ад рэчаіннасці і хе адчуванне пры дапамозе асноўнага сродку ў творах імпрэсіянізму, якім з'яўляецца колер, яго багацце, пералівы, тонкія адценні. У сваіх імпрэсіях З. Бядуля надае абсолютную перавагу светлым колерам – беламу і блакітнаму: «Белы туман абхапіў рэчку, а цені паламанага плota маталіся па расістай мяжы...» [2, с. 24]. Эпітэты «бліскучы», «дыяментавы», «крыштальны», «люстэрны» абазначаюць белы колер з адценнямі. У імпрэсіях З. Бядулі часцей за ўсё прысутнічаюць блакітнае неба, блакітныя вочы. Гэта тлумачыцца рамантычным светаўспрыманнем пісьменніка. Значную ўвагу аўтар аброзкоў удзяляе колеравым адценням, словам са значэннем «бліск», «святло», «агонь», «золата», «срэбра». Колеравая палітра Бядулевых мініяцюраў зіхаціць, пераліваецца, блішчыць, што стварае таямнічы і загадковы каларыт твораў, узмацняе паказ душэўнага разладу ў свядомасці іх лірычнага героя і аўтара з навакольнай рэчаіннасцю.

Бывае цяжка апісаць тое, што адчуваеш пры дапамозе колеру. Адсюль вынікае патрэба ў карыстанні гукам і пахам. Разам з аўтарам мы чуем шаптункі

вярбіны з чаротам, гутарку зорак, плач пралесак, рагатанне думён. У З. Бядуля спяваюць і анёлы, і русалкі, і зоркі, нават узор, вытканы дзяўчынай («нешта дзіўнае байчу аб вёсцы і полі абышырным» [2, с. 31]). Не меншую ўвагу ў абрэзках на-дае З. Бядуля і эстэтычнаму ўздзеянню на чытача пахам у імпрэсіі «Нібы рупны араты». Двойчы ўзгадвае З. Бядуля пах сасновай смалы («у парнасці зялёнаага чуцен пах кветак і сасновай растопленай смалы» [2, с. 29]; «ад растопле-ней сасновай смалы кружыцца галава» [2, с. 34]). У аўтара нават туман пахучы,

Слоўная палітра абрэзкоў З. Бядуля вызначаецца сярод твораў беларускіх пісьменнікаў пачатку XX ст. яркай вобразнасцю, метафарычнасцю і разна-стайнасцю. З. Бядуля «малюе» словам. Дапамагаюць яму ў гэтым фальклорныя элітэты і параўнанні («чыстае поле» [2, с. 13], «яснае сонейка» [2, с. 17], «шаўковыя валасы» [2, с. 20], «маці родная» [2, с. 33]). У традыцыйна народнай манеры аўтар параўноўвае дзяўчыну з бярозкай (дзяўчына, нібы тая бярозка [2, с. 23]).

У зборніку «Абрэзкі» можна вылучыць наступныя групы вобразаў:  
а) міфалагічныя (русалка); б) кніжныя (карона, рыцары дня і ночы); в) біблейскія (анёл, Бог, крыж).

Выкарыстанне гэтых вобразаў дапамагае глыбей раскрыць стан лірычнага героя: стварыць адчуванне таямнічасці, загадкавасці, у некаторых выпадках страху. Напрыклад, чароўную прыгажосць дзяўчыні: «купаўся там анёл з распушчанымі шаўковымі валасамі» [2, с. 20]. На нату думку, гэтыя вобразы робяць на нас уражанне, і мы можам зазірнуць у душу лірычнаму герою, уявіць сабе яго адчуванні. Адметнасцю абрэзкоў з'яўляюцца арыгінальныя разгорнутыя параўнанні, элітэты і дэталі, створаныя самім аўтарам. Напрыклад: «Стой на сваім месцы адважна і будзеш вечна жыць га мне, як той лазовы куст, каторага як бы не адсякалі, а ён усё разрастаетца...» [2, с. 42]; «Азалаціліся зубатыя хмары. Яны выглядаюць, як грамадныя мармуровыя глыбы, каторыя завіслі ў паветры...» [2, с. 46]; «Толькі што маладзік узышоў, і купаўся ён у сярэбраных хвалях, нібы шчупак...» [2, с. 20]; «... маладыя пралескі расцвіталі ў разарваным сэрцы, каторое было абведзена ряжком бярозавых лісткоў...» [2, с. 31]; «... неба яснела пад блакітнымі ўсмешкамі непрарыўных блескаў...» [2, с. 35].

Аўтар імпрэсій – гэта пясняр ночы, вечара і ранку, амаль у палове твораў падзеі адбываюцца на мяжы вечара і ночы (сам стан пераходнасці з'яўляецца адзнакай імпрэсіянізму), ночы і раніцы, або ноччу. Такім чынам, часцей за ўсё Бядуля ў абрэзках апісвае летнюю ноч.

Пералічаныя прыкметы імпрэсіяністычнага стылю дазваляюць гаварыць аб адметнай манеры пісьма ў беларускай прозе пачатку XX ст., аб плённасці той традыцыі, на чале якой стаяў Змітрок Бядуля.

### Літаратура

1. Белая, А.І. Вывучэнне творчасці Змітрака Бядуля ў X класе / А.І. Белая // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 5. – С. 3–8.
2. Бядуля, З. Збор твораў: у 5 т. / З. Бядуля. – Мінск: Маст. літ., 1986. – Т. 2: Вершы ў прозе.
3. Дубянецкі, Э.С. Культуралогія: энцыкл. давед. / Э.С. Дубянецкі. – Мінск, 2003. – 384 с.